

# НЯХАЙ ЖЫВЕ 1 МАЯ!

ПРАЛЕТАРЫІ УСІХ КРАІН, ЯДНАЙЦЕСЯ!

# ГОМЕЛЬСКИ УНІВЕРСИТЭТ

ОРГАН ПАРТКОМА, РЭКТАРАТА, КАМІТЭТА ЛКСМБ  
І ПРАФКОМАУ ГОМЕЛЬСКАГА ДЗЯРЖАўНАГА УНІВЕРСИТЭТА

№ 14 (574) Субота, 28 красавіка 1984 г. Газета заснавана ў верасні 1969 года. Выходзіць раз у тыдзень Цана 2 кап

## ПЕРШАМАЙ ДЛЯ НАС — ДВАЙНОЕ СВЯТА

Наша неабсяжная краіна — у яркім святочным убранні. Савецкія людзі разам з усім прагрэсіўным чалавецтвам планеты рыхтуюцца ўрачыста адзначыць Першмай — дзень міжнароднай салідарнасці працоўных, свята вясны і яднання ў барацьбе за мір, прагрэс і шчасце ўсіх народаў.

Дзень 1 Мая мы сустракаем сёлета ў абстаноўцы небывалага высокага палітычнага і працоўнага ўздыму, выкліканага падзеямі гістарычнага значэння. Яшчэ і сёння мы знаходзімся пад вялікімі ўражаннямі ад нядаўна праيشоўшых красавіцкага Пленума ЦК КПСС, выключна змястоўнай і глыбокай прамовы, з якой выступіў на ім Генеральны сакратар ЦК КПСС таварыш К. У. Чарненка, і першай сесіі Вярхоўнага Савета СССР адзінаццатага склікання. Абмеркаваны на іх пытанні і прынятыя пастаноўны найлепшым чынам адлюстравалі шырокую праграму дзеяння партыі, урада і ўсіх працоўных калектываў па дасягненню новых рубяжоў у камуністычным будаўніцтве. Усе мы з пацудзім аднадушнасці і задавальнення ўспрыялі пастанову вышэйшага органа Савецкай ўлады аб выбранні выдатнага дзяржаўнага і палітычнага дзеяча, вернага прадаўжальніка вялікай ленинскай справы Канстанціна Усцінавіча Чарненкі Старэйшага Прэзідыяма Вярхоўнага Савета СССР.

Аптымізм напоўніў нас і прынятая Вярхоўным Саветам СССР пастанова аб асноўных напрамках рэформы агульнаадукацыйнай і прафесійнальнай школы. Яе паступовае ажыццяўленне ў пэўнай ступені паспрыяе і далейшаму ўдасканаленню вышэйшай школы, якаснаму паліпшэнню падрыхтоўкі маладых спецыялістаў для ўсіх галін сацыялістычнай народнай гаспадаркі.

Адметнай асаблівасцю савецкага ладу жыцця зноў з'явіўся Усеаюзны камуністычны суботнік, які адбыўся 21 красавіка і прысвячаўся 114-ай гадавіне з дня нараджэння арганізатара Камуністычнай партыі, стваральніка першай у свеце Краіны Саветаў і правядзена сусветнага пралетарыяту У. І. Леніна. На ленинскай ударнай вахце, якая па графіку працягвалася многія дні, дзесяткі мільянаў людзей прадэманстравалі ўзоры самаадукацыі і камуністычнай свядомасці. Гонарам кожнага калектыву было вытупск высокакаснай прадукцыі з саканомленай сыравіны і энэргарэсурсаў, дасягненне найвышэйшай прадукцыйнасці працы. На ленинскай камуністычнай суботніку ў краіне выпушчана прадукцыі амаль на мільярд рублёў. Зааробленыя сродкі пералічаны ў фонд адзінаццатага пяцігодкі. Яны будуць выкарыстаны на ўмацаванне эканамічнай і абароннай магутнасці нашай Ра-

**В. В. БОКУЦЬ,**  
рэктар універсітэта,  
акадэмік АН ВССР,  
заслужаны дзеят навукі  
Беларускай ССР

дзімы, павышэнне дабрабыту савецкіх людзей. Адначасова, дзякуючы стараннай працы ўдзельнікаў суботніка, прыкметна папрыгажэл гарады і вёскі, з'явіліся новыя паркі і скверы. Дастойны ўклад у важную агульную справу ўнёс і калектыв нашага ўніверсітэта. Першмайскаму святу папярэднічаў Дзень савецкай навукі. Перад ім па ўстаноўленай традыцыі ў нашым ўніверсітэце адбылося вылучэнне лепшых работ для гадавых навуковых чытанняў. Учора на пасяджэнні Савета ГДУ званне лаўрэатаў з уручэннем грашовых прэмій прысуджана прафесору кафедры мінералогіі і агульнай геалогіі Г. А. Кузняцова, загадчыку кафедры тэорыі функцый і функцыянальнага аналізу дацэнта У. В. Мухіну, старшаму навуковаму супрацоўніку кафедры оптыкі М. І. Аляшквічу і былі заслушаны іх навуковыя даклады.

Калектыв нашага ўніверсітэта рыхтуецца сёлета да 1 Мая з асаблівай стараннасцю. Гэты дзень стане для нас дваімым святкам. У надыходзячы аўторак мы будзем адзначаць і 15-годдзе з дня адкрыцця Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта. Хаця, як кажуць, гэта не круглы юбілей, тым не менш для нас яго значэнне з'яўляецца велікім прыемнай з'явілася для нас нядаўняя вестка з ВДНГ СССР. Як вядома, на працягу больш трох месяцаў тут была адкрыта тэматычная выстаўка «Універсітэты — вядучыя вучэбна-метадычныя і навуковыя цэнтры краіны». Свае лепшыя эканамічныя на яе прадставіў і наш ўніверсітэт. Ён, а таксама факультэт фізыхавання (дакент — дацэнт В. М. Заіцаў) удастоены дыпламам III ступені ўдзельнікаў ВДНГ СССР. Тры эканамічныя ГДУ адзначаны бронзавымі медалямі і рэкамендаваны на міжнародную выстаўку «Савецкія ўніверсітэты», якая будзе праходзіць у маі — жэрвені бягучага года ў сталіцы Балгарыі — г. Сафіі.

За час свайго існавання наш ўніверсітэт — адзін з самых маладых у краіне — паспяхова праішоў шлях становлення і ў сваім развіцці дасягнуў значных вынікаў. Нельга не спасылацца на некаторыя лічбы. У год адкрыцця ва ўніверсітэце працавала 252 выкладчыкі. Толькі 73 з іх (27,8%) мелі вучоўны ступені і званні. Цяпер вучэбна-выхаваўчы працэс займаюць 43 кафедры. На іх працуе 425 выкладчыкаў. Сярод іх — 17 дактараў, прафесараў і 202 кандыдаты навук, дацэнты (больш палавіны ад усяго саставу).

За праішоўшыя гады па ўсіх формах навучання падрыхтавана 15979 спецыялістаў. Дыпломы аб заканчэнні ГДУ сёлета атрымаюць яшчэ больш за 1180 чалавек. Цяпер нашы выпускнікі працуюць не толькі ва ўсіх абласцях рэспублікі, але і далёка за яе межамі.

З кожным годам пашыраюцца і ўмацоўваюцца сувязі ўніверсітэта з вытворчасцю, стаў стабільным аб'ём выконваемых гаспадарча-дагаворных работ. Калі за першыя дзесяць гадоў існавання ўніверсітэта было асвоена на навуку па гаспадарчых дагаворах 4 млн. 57 тыс. рублёў з эканамічным эфектам 4 млн. 375 тыс. рублёў, дык за апошнія пяць гадоў паказчыкі склалі адпаведна 6 млн. 528 тыс. рублёў і 9 млн. 542 тыс. рублёў. На значна вышэйшым узроўні ўзята вынаходніцкая работа. Да 1979 года ўніверсітэтам была атрымана ўсяго толькі 15 станоўчых рашэнняў на вынаходніцтва, а за апошнія пяць гадоў — 68.

Ва ўніверсітэце ствараюцца навуковыя падраздзяленні. У 1977 годзе была адкрыта галіновыя навукова-даследчая лабараторыя «Электрадынаміка складаных сістэм» пры кафедры радыёфізікі, у 1980 — «Комплекснага вывучэння мінеральных-сыравінных рэсурсаў Беларусі» пры геалагічным факультэце. З канца папярэдняй пяцігодкі пачала працаваць у ГДУ і праблемная навукова-даследчая лабараторыя фізіка-хімічных працэсаў трэння. На эканамічным факультэце вядзецца работа па падрыхтоўцы адкрыцця галіновыя лабараторыі кафедр уліку і статыстыкі пад кіраўніцтвам прафесара В. Е. Цішчанкі сумесна з Міністэрствам нафтавай прамысловасці СССР і Міністэрствам геалогіі СССР, якая будзе займацца пытаннімі эканомікі прыродных рэсурсаў.

Цяпер у штапе навукова-даследчага сектара ўніверсітэта налічваецца 203 чалавекі. Многія з іх маюць высокую кваліфікацыю. Гэта вялікая сіла, здольная забяспечыць даспяховае выкананне яшчэ больш складаных і важных навуковых распрацовак.

Першмайскае свята, 15-годдзе ўніверсітэта наш шматтысячны калектыв сустракае з добрым настроем і аднадушным імкненнем больш шпаркімі крокамі ісці наперад, вырашаць усе задачы, якія ставяць перад вышэйшай школай партыя і ўрад на сучасным этапе камуністычнага будаўніцтва.

Ад імя рэктарата, парткома, грамадскіх арганізацый ўніверсітэта гарача віншую Вас, дабрагія таварышы, з Першмайскім святкам і знамянальнай падзеяй у гісторыі ГДУ — 15-годдзем з дня яго адкрыцця!



## ПЕРАМОЖЦЫ КОНКУРСУ

На базе Новасібірскага дзяржаўнага ўніверсітэта праведзена XXII традыцыйная Усеаюзная студэнцкая канферэнцыя «Студэнт і навукова-тэхнічны прагрэс». На канферэнцыю былі прадставлены вынікі даследаванняў тэарэтычнага і эксперыментальнага характару па матэматыцы, фізіцы, хіміі, біялогіі, геалогіі, эканоміцы, гісторыі, філалогіі, у тым ліку матэрыялы па гісторыі навукі і метадычны навуковых даследаванняў, прыкладныя распрацоўкі, якія маюць непасрэдны выхад у народную гаспадарку.

Чацвёртакурснік біялагічнага факультэта С. Рыдны выступіў на канферэнцыі з дакладам: «Трафічная структура заабеспачына канала нізоўя Веразіны» (навуковы кіраўнік, к. б. н., дацэнт І. П. Арабіна). Яго работа адзначана Дыпламам I ступені.

Цэнтральны Савет па НДРС будзе прымаць заўвагі на распрацоўкі, якія маюць непасрэдны выхад у народную гаспадарку, а таксама даследаванні тэарэтычнага і эксперыментальнага характару. А. ГАЕУ, загадчык СКБ ГДУ.

## ПАВЕДАМАЛЕННІ


28 красавіка ў актавай зале ўніверсітэта адбудзецца ўрачысты сход, прысвечаны свята 1 Мая — дню міжнароднай салідарнасці працоўных. У праграме — даклад канцэрт мастацкай самадзейнасці. Пачатак — у 19 гадзін.

1 Мая калектыв ўніверсітэта зьбірае ўдзел у святковай дэманстрацыі працоўных Гомеля. Прыме ў да 8 гадзін 30 мінут па факультэтах і да 9 гадзін — ля галоўнага корпуса ГДУ.

Вучэбныя заняткі ва ўніверсітэце праводзяцца 29 і 30 красавіка, выхадныя дні — 1, 2, 3 мая.

# ЛАЎРЭАТЫ НАВУКОВЫХ ЧЫТАННЯЎ

На пасяджэнні Савета універсітэта разгледжаны прадстаўленыя матэрыялы па вылучэнню кандыдатаў на атрыманне звання лаўрэатаў гадавых навуковых чытанняў, прысвечаных Дню савецкай навукі і гадавіне з дня нараджэння У. І. Леніна. Званне лаўрэатаў прысуджана прафесару кафедры мінералогіі і агульнай геалогіі Г. А. Кузняцоў за цыкл работ па тэме: «Гісторыя і метадалогія геалагічных навук», надрукаваных у перыяд з 1981 па 1983 гады; загадчыку кафедры тэорыі функцый і функцыянальнага аналізу дацэнта У. В. Мухіну за работу «Інварыянтнае інтэгрыраванне ў паўгрупах», выкананую ў перыяд з 1979 па 1983 г. г.; старшаму навуковому супрацоўніку кафедры оптыкі М. І. Аляшкевічу за цыкл работ «Спектраскапічныя даследаванні матэрыялаў і іх практычнае прымяненне ў оптаэлектроніцы», выкананых у 1981—1983 г. г.



Прафесар Г. А. Кузняцоў пасля ўважэння новага аб'язковага вучэбнага курса на геалагічных спецыяльнасцях універсітэта па гісторыі і метадалогіі геалагічных навук з




1980 года правёў у гэтым напрамку значную работу. Сумесна з прафесарам МДУ імя М. В. Ламаносава Д. І. Гардзеевым ім апублікаваны першы і пакуль што адзіны ў СССР вучэбны дапаможнік «Кароткі курс гісторыі і метадалогіі геалагічных навук». Гэты дапаможнік укаранены ў вучэбны працэс і на геалагічным факультэце ГДУ. Па далейшай тэматыцы за тры гады Г. А. Кузняцовым было апублікавана дзевяць навуковых прац, у тым ліку дзве — у міжнародных і 4 — ва ўсесаюзных акадэмічных выданнях. Вялікую цікакасць выклікае работа «У. І. Ленін і станаўленне геалагічных даследаванняў у СССР». У ёй прыводзяцца новыя, раней не вядомыя матэрыялы аб дзейнасці Уладзіміра Ільіча на развіццё геалагічнай навукі, арганізацыі геалагічнай службы і мабілізацыі мінеральна-сыравінных рэсурсаў для маладой Савецкай рэспублікі.

Рад работ, напрыклад, «Аб магчымасцях метада параўнання хуткасці асіданакаплення» і «Эвалюцыя асідных фармацый і нафтагазаносцыя краяных прагібаў» непасрэдна звязаны з практыкай нафтапошуковых работ і рэкамендуецца для выкарыстання на тэрыторыі Беларусі, Украіны і Сібіры.

У рабоце «Інварыянтнае інтэгрыраванне ў паўгрупах» дацэнта У. В. Мухіна атрымана неабходная і дастатковая ўмога існавання інварыянтных мер у лакальна намякнутых паўгрупах з скарачэннямі і з адкрытымі ару-

хамі. Вывучана будова інварыянтных і квазінварыянтных мер у такіх паўгрупах. Матэматычныя даследаванні У. В. Мухіна маюць вялікую навуковую каштоўнасць. Сведчанне таго — шматлікія друкаваныя працы, у тым ліку і ва ўсесаюзных выданнях.

Аўтарам і сааўтарам дваццаці васьмі навуковых прац, якія ўваходзяць у цыкл «Спектраскапічныя даследаванні матэрыялаў і іх практычнае прымяненне ў оптаэлектроніцы», стаў старшы навуковы супрацоўнік кафедры



оптыкі М. І. Аляшкевіч. Пры яго актыўным удзеле праведзены фундаментальныя даследаванні фізічных, спектральна-люмінесцэнтных уласцівасцей неарганічных і арганічных спалучэнняў. А развіццё метадолгіі і створаны комплекс апаратуры дазваляюць праводзіць даследаванні не толькі ўраўнаважаных, але і складаных арганічных і неарганічных злучэнняў у кандэсаванай фазе, і могуць прымяняцца для аналізу і пошуку матэрыялаў для квантавай і оптаэлектронікі. Эканамічны эфект ад адной з навуковых распрацовак, выкананай пад кіраўніцтвам М. І. Аляшкевіча за тры гады, склаў 750 тыс. рублёў. Яго даследаванні носяць фундаментальны характар, маюць важнае значэнне для навукі і практычнага прымянення ў народнай гаспадарцы.

**М. ТВАРДОЎСКИ,**  
загадчык НДС універсітэта.

было карысна паслухаць, як вучыцца праводзіць навуковыя даследаванні.

Канферэнцыя была памятнай і цікавай. Актыўны ўдзел у ёй прынялі першакурснікі і студэнты старэйшага ўзросту. Канферэнцыя яшчэ раз павердзіла, што вучэнне Д. І. Мендзялева аб шпэрыяднасці не страціла свайго значэння і ў наш час, яны насычаюцца новымі ведамі, пастаянна ўдасканальваюцца, мае вялікае тэарэтычнае значэнне і выклікае да сябе павышаную ўвагу.

**Н. БІЛЯВА,**  
**Т. ЦІТОВА,**  
студэнткі І-га  
курса біялагічнага  
факультэта.

**САВЕЦКІЯ ВУЧОНЫЯ ПАВЫШАЮЦЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НАСЯП ДАСЛЕДЧЫХ РАБОТ! АКТЫЎНА САДЗЕЙНИЧАЮЦЕ УКРАЕННЮ ДАСЯГНЕННЯЎ НАВУ. КІ У ПРАКТЫКУ!**  
(З Заклікаў ЦК КПСС да 1 Мая 1984 года).

# МАЛАДЫЯ—У ТВОРЧЫМ ПОШУКУ

На этапе развіцця сацыялізму навука ўсё больш пераўтвараецца ў вядучы фактар удачнаскальвання нашага грамадства. Гэта патрабуе выкарыстання разнастайных форм актывізацыі навуковага пошуку, больш цеснай яго сувязі з практыкай, хутэйшага далучэння да самастойнай і плённай навуковай працы маладых даследчыкаў. Адной з форм актывізацыі навуковых даследаванняў маладых вучоных нашага універсітэта стала правядзенне штогадовага агляду конкурсу на лепшую апублікаваную работу. Конкурс заваяваў папулярнасць і аўтарытэт сярод маладых супрацоўнікаў універсітэта, аб чым сведчыць як колькасць, так і асаблівая якасны рост прадстаўляемых на конкурс работ.

Па выніках 1983 г. пасля разгляду ў саветах маладых вучоных факультэтаў і ГДУ на конкурс было прадстаўлена 4 вынаходніцтвы і 26 навуковых публікацый 12 маладых вучоных універсітэта. Трэба падкрэсліць, што на конкурсе адбіраліся найбольш значныя ў тэарэтычных і практычных адноснах работы. Як і на папярэдніх конкурсах, большасць работ прадставілі маладыя вучоныя фізічнага факультэта, прычым іх даследаванні і вынаходніцтвы маюць асаблівую дакладную практычную накіраванасць, дзедзены да стадыі ўкаранення. Больш актыўна, чым раней, выступілі маладыя вучоныя гісторыка-філалагічнага факультэта. У той жа час слабая паказальнік сябе матэматычны факультэт. Трэба адзначыць недастатковую актыўнасць маладых вучоных гуманітарнага профілю. Напрыклад, з кафедраў грамадскіх навук не было ніводнай работы.

Прадстаўленыя на конкурс даследаванні апублікаваны ў раздзе вядучых усесаюзных і рэспубліканскіх выданняў. Гэ-

та сведчыць аб аўтарытэцкасці і актуальнасці работ нашых маладых вучоных. У якасці прыкладу назавем часопіс «Высокомолекулярные соединения», «Коллоидный журнал», «Акустический журнал», «Журнал прикладной спектроскопии», «Доклады АН СССР» і інш.

Надаўна журы конкурсу на чале з прарэктарам па навуковай рабоце прафесарам М. В. Навучыцелем падвяло вынікі. Першай прэміі ўдастоены старшы навуковы супрацоўнік праблемнай навукова-даследчай лабараторыі фізічнага факультэта А. І. Кузаўкоў, другой — аспірант кафедры оптыкі В. М. Мышыкавец і маладчыны навуковы супрацоўнік кафедры фізічнай метралогіі П. А. Хіло. Трэцяя прэмія прысуджана аспіранту кафедры оптыкі У. В. Семчанку, асістэнтам кафедры ВМ і праграмавання С. І. Голку і кафедры беларускай мовы Л. І. Злобіна. Усе лаўрэаты ўзнагароджаны ганаровымі граматамі.

Журы прыняло рашэнне ўзнагародзіць граматамі за актыўны ўдзел у конкурсе асістэнта кафедры тэорыі верагоднасцей і матэматычнай статыстыкі С. М. Вінчанку, асістэнта кафедры матаналізу Д. І. Юшчанку, кандыдата філалагічных навук, загадчыка кафедры беларускай літаратуры І. Ф. Штэйнера, асістэнта кафедры рускай літаратуры Л. І. Толчыкаву, заг. кабінета кафедры беларускай мовы У. А. Бобрыка, асістэнта кафедры гісторыі СССР і ўсёагульнай гісторыі Я. А. Броўкіна.

Савет маладых вучоных ГДУ сардэчна віншуе ўсіх удзельнікаў конкурсу з заслужанымі ўзнагародамі і жадае ім новых творчых поспехаў.

**Р. МІНЯНКОУ,**  
старшыня Савета маладых вучоных ГДУ, кандыдат філасофскіх навук.

## Студэнтам—ідэйную загартоўку

# ПАЛІТІНФАРМАЦЫЯ

(Працяг. Пачатак у № 14).

Зараз мы спынімся на тых агульных пытаннях, якія ўзнікаюць пры падрыхтоўцы розных палітінфармацый.

Першае пытанне—аб крыніцы інфармацыі. Крыніцы інфармацыі, як ужо ўказвалася, гэта—друк, радыё, тэлебачанне.

Найбольш шырока выкарыстоўваецца інфармацыя, якая змешчана ў часопісах. У нашай краіне выходзіць звыш 8 тысяч газет і больш пяці тысяч часопісаў. Якія ж з іх выбраць? Везуמוўна, не з гэтай вольнай большасці, а з якіх-небудзь двух дзясяткаў найбольш распаўсюджаных і чытаемых выданняў.

У першую чаргу пры падрыхтоўцы палітінфармацыі неабходна выкарыстоўваць нашы цэнтральныя газеты «Правда» і «Известия». У іх публікуюцца дакументы партыі і ўрада, артыкулы партыйных, дзяржаўных і грамадскіх дзеячоў, агульнатэарэтычныя, аналітычныя артыкулы вялікіх вучоных і журналістаў.

Масу разнастайнай інфармацыі вы знойдзеце ў штогодніку «За рубяжом». Тут публікуюцца найбольш

цікавыя матэрыялы з замежнага друку.

Везуמוўна, нельга пакінуць без увагі і камсамольскія выданні, у першую чаргу, «Комсомольскую правду» і яе штодзённыя ілюстраваныя агляды «Собеседник», які палюбіўся нам за сваё давернае, адкрытае звяртанне да маладога чытача, прамую размову аб цяперашніх праблемах, якія хваляюць усіх.

З выданняў часопісага тыпу хацелася б парэкамендаваць для падрыхтоўкі да палітінфармацый палітычныя штодзённыя «Новое время». У ім вы знойдзеце цікавыя, напісаныя трапімным лярэм публіцыста-мільярдніка артыкулы, заметкі. Змяшчаюцца тут і дакументальныя нарысы, аўтарамі якіх з'яўляюцца вядомыя гісторыкі Н. Якаўлеў, Л. Бязыманскі і інш. І яшчэ адна асаблівасць часопіса, якая робіць яго вельмі карысным і незаменимым,— публікаванне дакументаў міжнародных зносін, якія ў іншых нашых выданнях не змяшчаюцца.

Каб з веданнем справы асвятліць на палітінфармацыі тыя ці іншыя пытанні міжнародных зносін, ідэалагічнай барацьбы, эканомікі і г. д., неабходна звяртацца і

## Студэнцкія канферэнцыі

# ВУЧЫМСЯ ДАСЛЕДАВАЦЬ

На біялагічным факультэце адбылася XIII навуковая канферэнцыя па хіміі. У ёй прынялі ўдзел студэнты і выкладчыкі кафедры хіміі: яе загадчык, дацэнт Ю. А. Прадзяскоўскі, дацэнт В. Г. Свірыдзенка, С. К. Лапціцкая, А. Я. Малахава.

На канферэнцыі было заслушана і абмеркавана 17 дакладаў, якія прысвечаны 150-годдзю з дня нараджэння вялікага рускага вучонага-хіміка Д. І. Мендзялева. З вялікай увагай было выслухан даклад С.

Астрэйка «Мендзялеў — вучоны — энцыклапедыст». Мы даведзліся, што ён быў не толькі вялікім хімікам. Вядома шмат адкрыццяў, зробленых ім у самых разнастайных галінах навукі і тэхнікі.

Даклад М. Кечайкова «Педагагічная дзейнасць Д. І. Мендзялева» даў нам урок прафесіянальнай арыентацыі.

Сокім уяроўні яны раскрылі змест прац Д. І. Мендзялева. Не менш цікавым і змястоўным быў пааведамленні студэнтаў аб ролі хімічных элементаў для чалавека, жывёл і раслін. У сваім дакладзе Т. Лапціцкая расказала аб тым, якую вялікую ролю адыгрываюць хімічныя элементы, якія ўтрымліваюцца ў арганізме чалавека.

Даклад пшчкурскіх Е. Баравін быў не толькі паважальным. Ён напэўні нас на практычную работу. Нам, першакурснікам,



# У студэнцкіх творчых калектывах УЛЮБЁНЫЯ Ў ТАНЕЦ

У прыгожых нацыянальных касцюмах, у па-залівацку заламаных шапка-кубанках, пад вясеўлю ўкраінскую мелодыю на сцэну ўпрысядку выходзяць танцоры. Гарэзлівы і агністы народны танец «Паўзунец», які выконвае мужчынская група ўніверсітэцкага ансамбля «Калінка», заўсёды вельмі дэла прымаецца гледачамі. Здаецца, трапляюць яны ва ўкраінскае сяло, дзе так любяць даціпны жарт, гумар, смех. Імклівым тэмпам танца, адточанасцю кожнага руху здыўляюць гледачоў самадзейныя танцоры. І тым, хто сядзіць у глядзельнай зале, паяка ўявіць, якая карпатлівая праца стаіць за знешняй лёгкасцю танца.

«На біс» сустраці «Паўзунец», які астані танцы, і на нядаўнім фестывалі калектываў мастацкай самадзейнасці вышэйшых навучальных устаноў г. Гомеля, на якім высока было ацэнена выканаўчае майстэрства ўдзельнікаў ўніверсітэцкага танцавальнага ансамбля «Калінка». Ён удасцюны дыплама II ступені. Гэта заслужанае прызнанне самадзейных танцоўраў ГДУ, якіх адно ярае і пераканаўчае сведчанне таго, што ўсё больш сталым, цікавым становіцца ансамбль «Калінка». Але, як кажучы, дасягнутае — не мяжа. Мастакі кіраўнік калектыва А. Лысянкоў і балетмайстар Валенціна Шчагалыкова нахнежылі і настойліва працуюць са студэнцкай моладдзю ўніверсітэта, улюбленай у танец, каб у хуткім часе ўзначалываемы ім калектыв змог атрымаць ганаровае званне народнага. Пастаў для гэтага ў ансамбль ўжо шмат. Цікавы і разнастайны яго рэпертуар: беларускія народныя танцы і танцы народаў СССР, жартоўны танец «Вячоркі», «Візітная картка» ансамбля — танец «Калінка», харэаграфічная кампазіцыя «Беларускія карцінкі» і інш. Розныя па характару выканання, яны перадаюць сілу, багэрасць і аптымізм нашага народа, падкупляюць сваёй

прастатой, лірычнасцю і жыццярадаснасцю. Да змяняльнай падзеі ў жыцці нашай рэспублікі — 40-годдзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў — у калектыве ідзе работа над пастаноўкай новых беларускіх народных танцаў. Да іх тут адносяцца асабліва беражліва, імкнучыся захаваць уласцівы ім рысы, стыль і характар. Будзе адноўлены таксама танец «Любая Беларусь», які быў у рэпертуары ансамбля шмат гадоў назад. Але рэпертуар — гэта толькі адзін бок справы, ёсць і другі, яшчэ больш важны — узровень выканаўчага майстэрства. Ён даволі высокі. Дасягнуў настойліва працай, пастаянным пошукам.

У ансамблі «Калінка» займаюцца звыш 50 юнакоў і дзяўчат з розных факультэтаў. Гэта сапраўдныя аматары танцаў. Любоў да самадзейнага мастацтва ў многіх з іх прышла не цяпер, у час вучобы ва ўніверсітэце, а значна раней, яшчэ ў дзіцячы і школьны гады. Сам кіраўнік ансамбля, дырэктар клуба мастацкай самадзейнасці ГДУ А. Лысянкоў «танцуе, колькі сябе памятае» — з першых гадоў вучобы ў школе, на службе ў рэдакцыі Саветскай Арміі, калі займаўся на факультэце фізвыхавання ГДУ. Стаж заняткаў у танцавальных калектывах Палаца культуры вытворчага аб'яднання «Гомсельмаш» і Палаца культуры і тэхнікі чыгуначнікаў складае ў балетмайстра «Калінкі» Валенціны Шчагалыковай звыш 10 гадоў. Выдатная школа мастацтва танца прайдзена А. Лысянковым і В. Шчагалыковай у народнага артыста БССР А. А. Рыбалчанкі, які доўгі час узначалываў танцавальны калектыв Палаца культуры і тэхнікі чыгуначнікаў. Таму ёсць ім чаму навучыць пяер сваіх выхаванцаў — студэнтаў ўніверсітэта.

Добра падрыхтаванымі, ужо спазнаўшымі цяжкасці працы над пластычнай танца, прышлі ў ансамбль ўніверсітэта сту-

дэнты бялагічнага факультэта Ірына Бусел і Святлана Глухоўская. Ірына доўгі час займалася ў народным танцавальным ансамблі «Чабарок» Светлагорскага завода шчучынага валакна. З п'яўным «багажом» танцавальнага майстэрства і стараста «Калінкі» другаякурсніца гісторыка-філалагічнага факультэта Зоя Радзкіна, якая разам са сваёй маці, сястрой наведвала яшчэ школьнай заняткі ў танцавальным калектыве Палаца культуры будаўніцка г. Гомеля. Тацяна Капачова з матэфака і Ларыса Дзянюк з гістфіла таксама не навучыліся на танцавальнай сцэне. Трыякурсніца гісторыка-філалагічнага факультэта Святлана Чарняўская не толькі сама пачала хадзіць на рэпетыцыі ўніверсітэцкага ансамбля, але прыехала сюды і малодшую сястру Алену, якая вучыцца на першым курсе эканомфака. Трыці год танцуе ў «Калінцы» Канстанцін Шкляроўна, трыякурснік эканамічнага факультэта. Да гэтага былі выступленні ў школьным танцавальным гуртку.

Усё гэта асноўнае ядро калектыва, якое не «з амай» пачынала далучацца да майстэрства танца, таму і працаваць з ім было несладка.

У пачатку кожнага навучальнага года аб'яўляецца набор ва ўніверсітэцкі ансамбль «Калінка» новых удзельнікаў, тых, хто любіць і жадае танцаваць.

Прыходзяць да нас многі першаккурснікі, — расказвае А. Лысянкоў. — Але застаюцца адзіны. Тых, хто палюхаецца цяжкасцю, карпатлівай і напружанай працы пачы першай жа рэпетыцыі, мы не прымаем. З іх, зразумела, нічога добра, як правіла, не можа атрымацца. Затое тая адзіна, што застаюцца і прымаюць нашу строгу дысцыпліну ў калектыве, любяць працу, стараннасць — і ёсць тое «залатое зерне», якое мы шукаем. Так засталіся, напрыклад, у нас пасля першай жа рэпетыцыі першаккурснік бялагічнага факультэта Мікалай Кечанкоў, іншы юнакі. Асобна хочацца сказаць пра



нашага баянста Сяргея Пугачова, чацвёртакурсніка гісторыка-філалагічнага факультэта. Гэта чалавек, які па-сапраўднаму аддадзены душой і сэрцам танцавальнаму ансамблю. Без яго мы цяпер не можам уявіць сябе як творчы калектыв. Музыка ж для танца — што крылы для птушкі.

Ансамбль «Калінка» ГДУ — база для стварэння танцавальных калектываў на факультэтах. Па-сапраўднаму захопленыя танцам удзельнікі «Калінкі» ладзяць для сябе ганаровым абавязкам зрабіць усё для таго, каб на факультэце, дзе яны вучацца, адчунаць амагатаў мастацкай самадзейнасці, даць ім магчымасць развіваць свае здольнасці. Так утварыліся танцавальныя калектывы на эканамічным, гісторыка-філалагічным і матэматычных факультэтах. З п'яўнымі навывамі танцоўраў прыходзяць яны потым ва ўніверсітэцкі ансамбль. Такое ўзаемнае абгажэнне прыносяць добры плён, садзейнічае масавасці, павышэнню выканаўчага майстэрства ўдзельнікаў мастац-

кай самадзейнасці ў ГДУ.

Танцоры ўніверсітэта часта выступаюць на ўрачыстых вечарах у ГДУ і іншых навучальных установах горада, выязджаюць з канфертамі на прадпрыемствы вобласці. Асабліва дэбійна, саброексія сувязі наладзіліся ў студэнтаў са светлагорскімі энергетыкамі, у гасці да якіх яны ездзілі неаднойчы. У студэнцкім клубе ўніверсітэта захоўваюцца цяпер граматы, якімі ўзнагародзілі самадзейных артыстаў ГДУ.

Тры разы ў тыдзень прыходзіць амагатаў танцавальнага мастацтва ў гімнастычную залу ўніверсітэта на рэпетыцыі. Старанна шліфуюцца тут кожны рух, кожная фігура і, нарэшце, сам танец. Ідзе карпатлівая работа над новымі пастаноўкамі...

Т. ДУВЯК

На здымку: адзін з фрагментаў харэаграфічнай кампазіцыі «Беларускія карцінкі» ў выкананні танцавальнага калектыва ўніверсітэта.

Фота У. Чысціка.

## Ў АКАДЭМІЧНАЙ ГРУПЕ

да больш спецыялізаваных — навуковых часопісаў. Напрыклад, калі вы хочаце паглыбіць веды па ўнутранай і знешняй палітыцы ЗША, неабходна будзе звярнуцца да часопіса «США: эканоміка, палітыка, ідэалогія». Калі зразумець свесныя рэвалюцыйныя працэсы, вывучыць праблемы міжнароднага камуністычнага руху, усядоміць сутнасць узнікаючых часам разнагалоссяў паміж некамернымі партыямі, трэба звярнуцца да інфармацыйнага часопіса камуністычных і рабочых партый «Проблемы мира и социализма».

На наш погляд, на паліграфічных і студэнцкіх групах можна выкарыстоўваць у якасці крыніцы інфармацыі замежныя газеты і часопісы. Па нашых падліках ва ўніверсітэце, у прыватнасці, на гістфіле студэнтамі вывучаецца ў агульнай складанасці шэсць моў, напрыклад, у нашай групе студэнты валодаюць у той ці іншай меры пяцю замежнымі мовамі. Веданне замежнай мовы папярэе наш круггляд, дае магчымасць бліжэй пазнаёміцца з жыццём браціных краін сацыялізма, барацьбой працоўных капіталістычных краін. Знаёмства з замежнымі друкам садзейнічае паглыбленаму

вывучэнню многіх падзей, дае магчымасць глядзець на падзеі ў свеце вачамі кубінца і палыца, англічаніна і французца. Просты прыклад выкарыстання замежнай прэсы на паліграфічных. Расказваючы аб нахабным уварванні амерыканскіх войск у Грэнаду, у прыватнасці, развенчываючы домислы буржуазнай прапаганды аб наяўнасці на востраве кубінскіх войск, можна выкарыстоўваць газету «Гранма», у якой быў апублікаваны спіс кубінскіх грамадзян, што знаходзіліся ў момант агрэсіі на Грэнадзе, былі ўказаны іх узрост, прафесія.

Тут жа быў змечаны спіс кубінцаў, герачіна загінуўшых у яраўнай сутычцы з амерыканскімі агрэсарамі. Шырока павінна прыцягваць ў падрыхтоўцы да паліграфічных, асабліва да тэматычных, палітычная літаратура. Амаль па ўсіх праблемах сучасных міжнародных адносін ужо напісана дадаткова многаграфія, брашур, нарысаў.

Практычна нядаўна ўзнік жанр палітычнага рамана. Але ён ужо заваяваў сімпатыі многіх людзей. Бо праблемы, якія закранаюцца ў палітычных раманах, і дагэтуль актуальныя. Гэтым адрозніваюцца нядаўна апуб-

лікаваны першыя кнігі палітычных раманаў А. Чакоўскага «Неоконченный портрет» (раман прысвечаны аднаму з найбольш вядомых палітычных дзеячў наваейшай гісторыі Рузвельту) і М. Дамараціч «Южнее реки Бенхай» (аб герачінай барацьбе в'етнамскага народа супраць амерыканскай агрэсіі). Нам думецца, мэтазодна праводзіць на паліграфічных абмеркаванні найбольш цікавыя палітычныя кнігі. Гэта будзе садзейнічаць як палітычнай адкацы, так і фарміраванню ўмення вясці дыскусіі, калектывна знаходзіць адказы на хвалюючыя праблемы.

Яшчэ адно пытанне, якое звязана з літаратурай, але літаратуры мастацкай. Зараз многія пацсцуюць плячыма: «Дзеяла чаго на паліграфічных мастацкай літаратуры?» Юю мы, як бы павінны займацца на этычных гутарках, літаратурных вечарах. На наш погляд, такая пастаюка пытанья няправільная. Бо і дагэтуль гучаць набатам словы Максіма Горькага: «С кем вы, дятелі культуры?» І мы з поўнай упэўненасцю можам адказаць: сусветная класіка, лепшыя творы нашых сучаснікаў з намі, у нашай барацьбе за мір, ахову жыцця на зямлі, выратаванне чалавечай цывілізацыі, у нашай стваральнай рабоце пабудовы новага камуністычнага грамадства.

Шырай выкарыстоўвайце

ў сваёй мове, публічных выступленнях крылатыя выказванні, «которые с удивительной меткостью выражают сущность довольно сложных явлений» (У. И. Ленин), афарызм міядшлельці усё часоў і народаў і вы заўважыце — мова ваша стане больш жывой, цікавай.

Словы мудрага чалавека, сапраўднага мастака слова нека асабліва гучаць і сёння. Хіба не прапочыя словы Густава Флабера, сказаныя ім у 1870 годзе аб тагачаснай французскай рэчаіснасці: «Мы вступили в эру глушоты. В эру утилитаризма, милитаризма и американизма».

Або, напрыклад, возьмем ужо не проста крылатыя выраз, а апаваданне вялікага чэшскага сатырыка Я. Гашэка, якое напісана ім у дайкі 20-я гады. Выклочная агульнасць апавадання прымушае нагадаць яго больш падрабязна. Апаваданне носіць вельмі папярэдняую назву: «Ранавое пасяджэнне па разбраенню». Аб чым жа ў ім размова? Аб буржуазных палітыках, якія сабраліся на міжнародную канферэнцыю па разбраенню. Адрэнушы ад бясконных пасяджэнняў і назных банкетў, удзельнікі канферэнцыі ўрэшце пачалі заклікаць узбройвацца. Але ў адзін чудовы момант гэта канферэнцыя ўзляцела ў паветра... «Власти полагали сначала, что это дело рук анархистов, — но следствие установило, что взрыв не

имел политической подоплеку. Представитель одной фирмы по производству взрывчатых веществ ожидал в приемной визиту некоторых элементов конференции по разоружению, чтобы предложить им новое взрывчатое вещество Вашингтон, в две тысячи раз эффективнее экзвивита и в тысячу раз превышающее действие мелевита. По ошибке вместо коробки со спичками он вынул коробку с образцами и, открыв ее, вызвал взрыв». Так заканчваецца апаваданне.

Нават у гэтых некалькіх радках можна прасачыць аналогію з сучаснасцю. Тут і правіла буржуазнай прапаганды бацьчы у любым тэрарыстычным акце «продели красных», «руку Москвы» і двудушнасць удзельніка перагавораў, якія займаліся адначасова і разбраеннем і ўзрабненнем (ці не нагадае гэта дзеянні цяперашняй амерыканскай адміністрацыі і яе саюзнікаў па НАТО?). А якую сімвалічнасць і дакладную назву даў Гашэк выбухамую рэчыву — вяшпінтаніт? Прачытаць гэты выдатны расказ трэба было б амерыканскай адміністрацыі, якая «рвецца» да сталю перагавораў па разбраенню. У іх бы трагедыя, якая адбылася з гашэкаўскімі героямі, не паўтарылася.

В. ЛЮТЫНСКІ,  
нам. сакратара камсамольскага бюро гістфіла па ідэалагічнай рабоце.  
(Працяг будзе)

# Насустрэч 35-ай гадавіне ГДР Гучыць нямецкая мова

У гэтым годзе, 7 кастрычніка, спаўняецца 35 гадоў з дня ўтварэння Германскай Дэмакратычнай Рэспублікі.

У Савецкім Саюзе ўжо стала добрай традыцыяй урачыста адзначаць дні нараджэння дружэлюбных нам сацыялістычных краін, якія аб'ядналіся ў барацьбе за агульную справу прагрэсу, міру і сацыялізму.

Кафедра нямецкай і французскай моў пачала падрыхтоўку да 35-ай гадавіны ГДР. Намечаны разнастайныя мерапрыемствы, прысвечаныя гэтай памятнай даче. З адным з іх ужо пазнаёмлілі студэнты і выкладчыкі ўніверсітэта.

Студэнты групы Г-21 гісторыка-філалагічнага факультэта падрыхтавалі літаратурна-музычную кампазіцыю аб Германскай Дэмакратычнай Рэспубліцы.

...Прыгожы і моцны голас Эрнста Буша загучаў у аўдыторыі. Пад песню вялікага нямецкага рэвалюцыйнага спевача студэнты — удзельнікі кампазіцыі выйшлі на імпрывізаваную сцэну і вядучы Міхал Тагер адкрыў веча. Цікава захапляюча, змяняючы расказы вершамі, вершы песнямі, вялася гаворка аб адукацыі ў ГДР, аб рэвалюцыйных традыцыях нямецкага рабочага класа, помніках савацкім салдатам, якія загінулі ў час другой сусветнай вайны на тэрыторыі Германіі, аб памятных ланішніх месцах, гарадах-музеех.

Потым адбыўся невялікі лірычны канцэрт. Правільна чыталі вершы нямецкіх класікаў студэнты І. Баена, І. Эсмантовіч, І. Грынкевіч, І. Карчэўская, Л. Шульга, А. Абгоцка, Е. Маркулава, Л. Драздова. Яўную цікавасць выклікала сцэна з трагедыі Шыллера «Наварэц і любоў» ў выкананні студэнтаў групы Г-11 Л. Канавалавай і А. Матвеева.

У канцы веча выкладчык кафедры П. В. Рэзько падзяліўся сваімі ўражанямі аб пасядзі ў ГДР і зноў загучала песня. «Гімн моладзі і студэнтаў», праспяваны на двух мовах — рускай і нямецкай, быў апошнім радасным акордам усёй кампазіцыі.

Ва ўніверсітэце праводзіцца шмат літаратурна-музычных вечароў. Але гэты быў асаблівы: уся кампазіцыя была падрыхтавана і праведзена на нямецкай мове. Студэнты прадэманстравалі не толькі добрыя веды аб гісторыі і культуры братняй сацыялістычнай рэспублікі, але і выдатныя веды нямецкай мовы. У гэтым, несумненна, вялікая заслуга выкладчыкаў нямецкай мовы, якія працуюць на гісторыка-філалагічным факультэце, а таксама арганізатараў веча студэнтак І. Эсмантовіч, В. Крук і адказнай за музычную частку Л. Шульга.

Кафедра нямецкай і французскай моў вынавае ўдзячнасць усім студэнтам гістфіла, якія прынялі ўдзел у падрыхтоўцы літаратурна-музычнай кампазіцыі, за творчую ініцыятыву і паспяховае правядзенне веча.  
**Т. ГАУРЫЛЕНКА,**  
выкладчыца кафедры нямецкай і французскай моў.

# Гэта цікава «Вокны» у нетры Зямлі

Зноў запрацаваў буйнейшы на Гавайскіх астравах вулкан Мауна-Лоа... Клубы газаў і распаленага попелу выкідаюцца на велізарную вышыню, а з утварыўшыхся тэчышчын выцякае вогненны лававы патак...

На нашай планеце налічваецца каля 600 дзеючых вулканаў. Нямае бяд прыносяць яны людзям. Але не ўсе ведаюць, што для вучоных вулкан — гэта «вокны» ў нетры Зямлі.

Нават у наша касмічнае стагоддзе недасягальны для чалавека глыбінныя зоны планеты. Трапіць туды куды цяжэй, чым на Месяц, і справа нават не ў матэрыяльных затратах, а ў адсутнасці тэхнікі, здольнай ствараць свідравіны глыбіняй 20 і больш кіламетраў.

Разам з тым ёсць «аддушныя», па якіх глыбіннае рэчыва непасрэдна паступае на зямную паверхню. Гэта вулкані і своеасаблівыя трубчастыя целы дыяметрам ад некалькіх дзесяткаў да соцень метраў, якія выкананы глыбіннай алмазасной пародай — кімберлітам.

Па даных вулканалагаў і геофізікаў, магматычнае ачагі вулканаў, напрыклад, Камчаткі, Курыльскіх і Гавайскіх астравоў знаходзяцца ў межах глыбінных зон (50—90 кіламетраў), якія атрымалі назву верхняй мантыі Зямлі.

Магма вулканаў, таксама як і кімберлітавая магма, падымаючыся ўверх, уцягвае з сабой абломкі глыбінных парод. Вывучэнне іх — пакуль адзіны шлях для прамога меркавання аб саставе верхняй мантыі. А да пытанняў саставу і будовы верхняй мантыі даўно ўжо прыкавана ўвага геалагаў, геахімікаў і геофізікаў усёго свету. Гэта і зразумела. Першапрычынай многіх геалагічных з'яў, у тым ліку і землетрасенняў, служаць тыя працэсы (энергетычныя, хімічныя і іншыя), якія працякаюць у верхняй мантыі. Вывучэнне яе ў нашы дні набывае першараднае значэнне і для вывядзення крыніц руднага рэчыва пры ўтварэнні месцанараджэнняў металаў.

На геалагічным факультэце Гомельскага ўніверсітэта сабрана вялікая калекцыя абломкаў глыбінных парод з базальтавых лаў, вулканаў Камчаткі, Курыл, Гавайскіх астра-

воў, са старажытных вулканаў Цянь-Шаня, Далёкага Усходу, а таксама з кімберлітаў Усходняй Сібіры. Гэтыя абломкі на працягу рада гадоў дэталёва вывучаліся спецыяльнымі мінералагічнымі метадамі. Галоўны вынік праведзеных даследаванняў такі: пароды верхняй мантыі паўсюдна ўтрымліваюць уключэнні сярняністых злучэнняў жалеза, мэдзі, нікелю і іншых металаў. Аб глыбінным паходжанні ўключэнняў сведчаць і знаходкі тых жа самых мінералаў унутры алмазаў з кімберлітавых трубак Якуціі і Паўднёвай Афрыкі. Такім чынам, было зроблена важнае для геалагічнай навукі заключэнне — пароды верхняй мантыі служаць адным з асноўных пастаўшчыкоў металаў пры фарміраванні многіх месцанараджэнняў карысных выкапняў.

Каштоўныя, часам вельмі незвычайныя, сведкі ўтрымліваюцца і ў самых базальтавых лавах вулканаў, якія ў першапачатковым выглядзе, да вылівання на паверхню Зямлі, утрымліваюць вялікую колькасць вады. Пры вулканічнай дзейнасці вадзяны пар сумесна з хлорам і іншымі газамі ў велізарных колькасцях выносіцца з нетраў Зямлі.

Даследаванні апошніх гадоў выявілі вельмі цікавую залежнасць паміж утрыманнем вадзі і хлору ў базальтавых расплавах. Аказалася, што ў іх яны знаходзяцца ў тых жа суадносінах, што і ў акіянічнай вадзе. Адсюль вучонымі зроблен вывад, што шматразова выліванні базальтаў, якія паўтараюцца ў гісторыі Зямлі, у канчатковым выніку задалі і салёнасць Сусветнага акіяна. Цікаўна, што асноўныя кампаненты солевага саставу нашай крыві знаходзяцца ў тых жа суадносінах, што і ў акіянічнай вадзе. Ёсць над чым падумаць!

Многія сотні мільянаў гадоў назад актыўная вулканічная дзейнасць адбывалася і на тэрыторыі нашай рэспублікі. Аб гэтым сведчаць покрывы базальтавых лаў і вулканічных туф, якія назіраюцца ў адкладаннях Прыпяцкай упадзіны і іншых раёнах Беларусі.

**В. ВАХРУШАУ,**  
загядчык кафедры мінералогіі і агульнай геалогіі, прафесар.



# НА АГЛЯДЗЕ САМАДЗЕЙНЫХ ТАЛЕНТАЎ СТУДЭНЦКАЙ МОЛАДЗІ



**НА ЗДЫМКУ:** на традыцыйным фестывалі калектываў мастацкай самадзейнасці ВДУ г. Гомеля «Студэнтская вясна-84», які прайшоў вядуна на ўніверсітэцкай сцэне, гледачы пільна сустралі выканаўцаў старадаўняга рамана, студэнтаў біялагічнага факультэта ГДУ Т. Вараб'ёву і А. Іваноўскага.

Фота У. Чысціца.



## СПАБОРНІЧАЮЦЬ ДРУЖЫННІКІ

Рэгулярныя заняткі фізічнай культурай і спортам умацоўваюць здароўе кожнага чалавека, а народнымі дружыннікам яны дапамагаюць і ў выкананні грамадскіх абавязкаў. Не выпадкова многія члены ДНД ўніверсітэта актыўна займаюцца барацьбой. Нядаўна сламя памераліся самбісты. У спаборніцтвах прынялі ўдзел студэнты эканамічнага, фізічнага і матэматычнага фа-

культэтаў. Яны выяўлялі мацнейшых у трох вагавых катэгорыях. Пераможцамі сталі дружыннікі эканамічнага факультэта: М. Шпакоўскі (гр. Т-21), В. Васюк (гр. Т-43), Г. Цуранкоў (гр. Т-41). Паспех прынеслі ім актыўныя трэнеры і на працягу значнага часу.

Прызёры спаборніцтваў узнагароджаны дыпламамі спортклуба ГДУ.

Нельга не адзначыць, што спартсмены-самбісты з'яўляюцца добрымі дружыннікамі. Так, М. Шпакоўскі ўзнагароджваўся граматамі камітэта камсамола ГДУ і раённага аддзела ўнутраных спраў, уластоены ганаровага знака ЦК ВЛКСМ «За актыўную работу па ахове грамадскага парадку».

**В. ТРУХАЎ,**  
кіраўнік ДНД ГДУ, дацэнт кафедры АМАФІ.

## ВЫСТУПАЦЬ НА УНІВЕРСІЯДЗЕ

У спартыўнай зале нашага ўніверсітэта адбылася спаборніцтва па вольнай барацьбе, якія ўваходзяць у праграму круглагодзавой спартыўнай ВДУ рэспублікі. Агульнакамандную перамогу заваявалі студэнты Беларускага інстытута народнай гаспадаркі, на другім месцы — барцы ГДУ, трэцім — Беларускага інстытута механізацыі сельскай гаспадаркі.

Чэмпіёнам турніра стаў Н. Айвазан з факультэта фізвыхавання. Бронзавы жэтон заваяваў В. Падольскі з эканамічнага факультэта. Залюбыны ачы далі таксама студэнты факультэта фізвыхавання С. Зувіч і Ю. Красніцкі.

Па выніках рэспубліканскага першынства каманда ГДУ заваявала права абараняць гонар Беларусі на Усесаюзнай ўніверсіядзе.

## ПОСПЕХ ЮНАГА БАРЦА

У ДЮСШ, якая працуе пры спортклубе нашага ўніверсітэта, адной з лепшых з'яўляецца секцыя па вольнай барацьбе. Тут старанна трэнеруецца і дзевяцікласнік СШ № 16 Сяргей Прагоў (трэнер А. Хатыльёў). Нядаўна ён удзельнічаў у спартыўна-школьнай

рэспублікі. Споборніцтва юных асілкаў праходзілі ў г. Гродна. Сяргей перамог усіх сваіх сапернікаў і стаў чэмпіёнам. Ён уключаны ў састаў зборнай БССР і рыхтуецца да выступлення на Усесаюзнай спартыўна-школьнай.

**ЛЯСНЫ ДЫВАН.**  
Фота С. Ковал.

Рэдактар Ул. БАЛОГА.  
Калектыву кафедры педагогікі і псіхалогіі выказвае глыбокае спачуванне аспірантам кафедры СІЛЬЧАНКА Ірыне Уладзіміраўне з вышадку напаткаўшага не гора смерці БАЦЬКІ.